

Вячаслаў ЗАЙЦАЎ

Смаліявець




ЗІГІНДРОН

сатыра • гумар • роздум

Вячаслаў ЗАЙЦАЎ

Смаллявічы  
ВІНЕГРЭТ

сатыра • гумар • роздум



МІНСК  
1997

## ЗВЯЗІ, ЗЯМНАЯ КАЛЯСНІЦА...

Вясёлкі высіцца дуга  
Да над зямлёю-кабыліцай.  
Ты адхініся преч, туга –  
Дай па сусвету пракаціца!  
Нядобрых спраў смугу  
Звязі, зямная калясница.  
А на завоблачным лугу  
Сам распрагу я кабыліцу.  
З гужоў пакоціца дуга,  
Натужна выслізне хамут...  
І знікне назаўжды смуга  
Зямных разбэшчаных пакут.  
Ды толькі не сыйсці з арбіты  
І кабыліцы, й седаку...  
Згас небасхіл, дажджом абыты.  
І сонца вісне на суку.



## ЧАРГАНІВ

МУДСОБ • ДЕМУЛ • БДІТВО

Аўтар вельмі ўдзячны за садзейнічанне  
у нараджэнні кнігі  
Ф.Я.Шніткоўскаму.



## ХАТАБУД

Нас цешыў лідэр сном салодкім:  
“...Кватэра кожнаму ці хата...”  
Але ж былі на тое сродкі...  
І нат, браточки, забагата...  
А праглынуў іх хатабуд,  
Злізлі прагавіта дачы,  
З каго спытаць, каго пад суд  
За беднасць нашу і нястачы?!  
Яўрэя, бач, не грэў аклад,  
А жыў, хітрун, заможна, ціха,  
Хоць часам меў маленькі склад...  
Ды іншае жыре ліха.  
(Сцяжынка зарасла да склада).  
Размах цяпер другі, шырокі –  
Кіраўніцкая пасада  
Ўзводзіць гмахі пад аблокі!  
Як дзе ўбачыш цуда-хату,  
Што з глянцам цэгla, з цынку дах –  
Тут кіраўнік, ці хто па блату  
Узвёў дзівосны гэты гмах!  
Ім скідкі розныя, ільготы...  
Гудзе, квітнее хатабуд!  
Законна ўсё – аж да брыдоты:  
Цвікоў нат тых іржавых фунт!  
Але ж закон адно для пана –  
Будуе церам толькі ён!  
За працу беднага Сцяпана,  
Якога цешыць, хіба, сон.

## СЕКС ПА ТЭЛЕФОНЕ



Хоць вэндзіў неба Ясь адзін, затое  
Ствараў сабе інтym газеткай “Двоe”.  
Не галадаў, адзеты быў, абуты...  
Калі б не сексуальныя пакуты,  
Жыві і цешся воляй, бы турыст.  
Ясёк жа наш, калгасны трактарыст,  
За трыццаць меў, цішком хадзіў да Нюры.  
Ды што вясковыя, браткі, амуры  
Супроць “шэдэўраў” на старонках “Двоe”!  
Ясёк мог толькі марыць пра такое.  
Каго палітыка хвалюе, герб...  
А тут – даймае сексуальны сверб.  
Чаму б не разгавецца хлопцу трошкі...  
Ды пагалоска, гроши, раптам – “мошкі”...  
Найперш – прыстойнасць на вясковым фоне!  
Як зычыць “Двоe” – секс па телефоне...  
З самога Піцера прымай інтym –  
Пачуццяў полымя, нябачны дым.  
І телефона дыск-рулетку лёсу  
Крутнуў Ясёк, каб пакахаць секс-Зосю.  
Адтуль... такі лагодны галасок,  
Што агаліўся ўмомант наш Ясёк.  
То ж вам не Нюра... Піцерская фея!  
І вабіць, бы русалка Адысея!  
Аж стогне, круціцца ўюном і млее  
Ад слоў пяшчотных. Трызніць і пацее...  
Такі прыняў Ясёк сеанс кахання,  
Што сон не браў ажно да рання.  
Праз колькі дзён такі, браткі, малюнак:  
Паштарка Нюра падае рахунак  
За секс. Вачам не верыць небарака –  
Аж накахаў на два мільёны з гакам!



## ДУСТУЙ ЯГО, ДУСТУЙ!..

Мо чуў на Усяжы, у Плісе  
 Ці ў іншых месцах пакрысе  
 Пра дзівака-казла, распусту,  
 Што не капусты прагнуў — “дусту”.  
 Ён трос ля крамы барадою  
 З той сабутэльнай грамадою.  
 І нават мэ-э... на тое а-аць...  
 Імкнуўся часам прабляяць.  
 Зайздросціў вельмі выпівохам,  
 Заросшым шчэццю, быццам мохам.  
 Якія п'юць адно... і толькі.  
 Жуюць скарынку, крыху солькі...  
 Але ж вясёлыя без меры.  
 І не патрэбны ім кватэры —  
 Нярэдка спяць яны пад плотам,  
 Абняўшыся з травой, асотам.  
 Вось бы глытнуць такога пойла —  
 І плюй на сена, чхай на стойла!  
 А гаспадыні — кпіны, енкі...  
 Аглохнуць лепш і страціць зренкі!  
 І так ён смагнуў хлебнуць чарку,  
 Што за нахабнасць меў па карку:  
 Казлоў у хеўры не хапала,  
 Калі самім нат выпіць мала.  
 Але ж, упартасцю славуты,  
 Пачаў вясці сябе нат крута.  
 Як участковы цяг Рыгора,  
 Які “гудзеў” ажно з заўчора,  
 Такую з тылу ўпёк “аладку”,  
 Ахоуніку правапарарадку,  
 Што той скапыціўся адразу  
 І ў ход пусціў балончык з газам.

І пшикнуў надта ўжо загуста  
 Пад нос казлу “чаромхі-дусту”:—  
 Заступнік лышнуў і абмяк —  
 Скаціўся з горкі у хмызняк,  
 Дзе ля Макаравай ён лоўка  
 Паклаў рагатую галоўку.  
 Макар, як след нюхнуўшы корак,  
 Тут хроп ужо за надвячорак.  
 Абняў казла — намацаў рогі:  
 “Твая кабеціна замнога,  
 Відаць, другіх кахае”, —  
 Макар казлу так спачувае.  
 І заадно свой лоб крануў.  
 “Кажух навошта усцягнуў?  
 Спякота, хоць усё здымі...  
 Няўжо праспаў я да зімы?!”  
 І — пот халодны раўчукамі.  
 Застукаеў Макар зубамі.  
 А як намацаў ён капыт,  
 Бы шкельца стаў — дзе браўся спрыт:  
 Ад д'ябла з пекла без дарогі  
 Да хаты куляй неслі ногі.  
 Казлу ж не бачны ў лесе дровы,  
 Бо толькі Сцёпа-участковы  
 Цяпер яго кумір і бог.  
 Сканаць, здавалася, нат мог  
 Ля ног яго казёл-распуста  
 За пшик адзін “чаромхі-дусту”.  
 І вось назаўтра дзед Фядот  
 Сцяпану бае анякдот...  
 Як тут казёл з сваёй турботай —  
 Падбег і ліжа Сцёпку боты.  
 Той адштурхнуў яго нагою:  
 “Адстань, пакуль шчэ з барадою!”.

Ды не адхрысіць сатану:  
“Даволі! Зараз дустану!”.  
І ўжо ў кішэнь, і дуст рыхтуе...  
Казёл ад шчасця аж танцуе.  
“Ды кінь яго!” — Фядот спыняе.  
І сам пад бок казла штурхае.  
А той да дзеда грозна... бокам.  
Па-забіяцку зыркнуў вокам...  
Сцяпан жа з дзедам развітаўся  
І кожны у свой бок падаўся.  
Фядот паволі: крок за крокам.  
Казёл жа — дробна следам, з боку...  
Вось дзед ужо ступіў на кладку,  
Як тут казёл яму — “аладку!”.  
Дзядок тарчма — у гразкі роў  
І нема, жаласна зароў:  
“Ратуй хутчэй, Сцяпан, ратуй!  
Дустуй яго, браток, дустуй!”.  
Які ж наш лёс, скажы, паганы,  
Калі казлы нат наркаманы!

## НАПЕРАД... ЗАДНІМ ХОДАМ

Не ўчуеш шэптам, дзе ўжо ў крык,  
Што ёсьць “...мужык, дурны мужык”.  
Нат тым не здзівіш, што вучоны...  
Ён сёння — робіць макароны!  
Пшанічку меле і пытлюе...  
Сам месіць і гандлюе.  
Ён сплешча сыр, напхне каўбасы...  
Такое вырабіць з пластмасы!  
Змайструе боты, рукавіцы...  
Для модніц выстстрачыць спадніцы...  
З металу нешта паставаўляе...  
Ён — проста, людцы, вы-жы-вае!  
Адно бурчыць банкір сярдзіты:  
“Куды, куды ідуць крэдыты?!  
Ні малака тых рэк, затонаў,  
Ні мяса пульманаў-вагонаў...  
Адкуль жа быць такой аддачы,  
Калі наўкола гмахі-дачы?  
Нат шклянка соку-сліваку  
Уцерла пысу малаку —  
За літр яго каштуюе болей!  
Ад сораму такога, болю  
Каму даслаць пратэст, праклён?!  
...А паратунукам быў наш лён —  
То ж беларуская валюта!  
Кляпала цёуххна Аньютка  
Яе — блакіт той на сусвет...  
І гонар быў, аўтарытэт!  
Усе рамёствы з вёскі родам.  
Дык што — наперад заднім ходам?!  
Маўляў, вяртанне да вытокаў?  
Ой, выйдзе, выйдзе гэта бокам!





## ЦУДА-ГРАЗІ

Не чуў, браточки, я нідзе  
І нат вучоныя развагі,  
Каб на саломе і вадзе  
Бычкі нагульвалі прывагі.  
Звычайна ж ад такой знямогі,  
Калі адна душа ды косці,  
Відны, мо толькі, хвост і рогі...  
А тут, бач, нарастае штосьці...  
Дык то ж даглядчык Анатоль,  
Які сухім з вады вылазіў!  
Ён, кажуць, "асалоджваў" соль...  
А то прыдумаў цуда-гразі.  
Вось сутнасць-сэнс яго знаходкі...  
Па цэнтру "ванна-калатуша",  
А па баках дзве загародкі.  
Наўсторч кармушкі, крыху сушки...  
"Адкорм" жа быў такі ў хлапца:  
Бычкі падсохнуць ледзь на сушки  
І — зноў у жыжку-гной нырца!  
Бо насупроць ужо цярушыць  
Саломку хлопец у кармушкі.  
Глядзіш — "прывага" накарэе  
Ад тых заплываў і падсушкі.  
Аж сам даглядчык узапрэе,  
Пручы да хаты корму лішкі.  
Як перважылі праз месяц —  
То ж вам бычкі, не птушкі-мышкі!  
Прыдбаў аж кожны кіло дзесяць!  
І — Анатоль ва ўсіх прамовах...  
Гудуць намеснікі "партфеляў":  
"Ён у аднолькавых умовах..."  
Сваяк нат казачных Ямеляў!  
Тут і рэзервы, і пражэкты...

Ім напляваць, што будзем есці,  
Абы для ляманту аб'екты,  
Абы ў крэслы ёмка сесці!  
...А што ж датычыць Анатоля,  
То да наступнай перавагі  
(Відаць, такая яго доля)  
Не дацягнулі бедалагі.

Ім напляваць, што будзем есці  
Абы для ляманту аб'екты,  
Абы ў крэслы ёмка сесці!  
...А што ж датычыць Анатоля,  
То да наступнай перавагі  
(Відаць, такая яго доля)  
Не дацягнулі бедалагі.  
Ім напляваць, што будзем есці  
Абы для ляманту аб'екты,  
Абы ў крэслы ёмка сесці!  
...А што ж датычыць Анатоля,  
То да наступнай перавагі  
(Відаць, такая яго доля)  
Не дацягнулі бедалагі.  
Ім напляваць, што будзем есці  
Абы для ляманту аб'екты,  
Абы ў крэслы ёмка сесці!  
...А што ж датычыць Анатоля,  
То да наступнай перавагі  
(Відаць, такая яго доля)  
Не дацягнулі бедалагі.  
Ім напляваць, што будзем есці  
Абы для ляманту аб'екты,  
Абы ў крэслы ёмка сесці!  
...А што ж датычыць Анатоля,  
То да наступнай перавагі  
(Відаць, такая яго доля)  
Не дацягнулі бедалагі.  
Ім напляваць, што будзем есці  
Абы для ляманту аб'екты,  
Абы ў крэслы ёмка сесці!  
...А што ж датычыць Анатоля,  
То да наступнай перавагі  
(Відаць, такая яго доля)  
Не дацягнулі бедалагі.



## БЕЛАЗА-КОНЬ

Нат беднасць сёння не кляні –  
Няма яе, ні ў якім разе!  
Бо гной вазілі б на кані,  
А то шыбуюць на “БелАЗе”.  
Дык гэта ж мальцы-“першамайцы”  
Такі прыдбалі сельспажыў!  
БелАЗ адзіны, усё ж прызнайце –  
Калгас адзін, які аджыў.  
А што ж астатнім? – Клопат наш.  
Няма БелАЗаў болей, хлопцы...  
Хіба падсобіць “Уралмаш”,  
Як будзем у агульнай лодцы?  
Там экскаватары майструюць,  
Што коўш аж ферму зачарпне.  
І самі па зямлі шыбуюць...  
Як зручна гэта па вясне!  
Прыдбашь той “самаход” парайм:  
Сякі-такі на коўш ускінуў дах...  
Каровак дружна заганяем...  
І гной “самкрокам” на палях...  
БелАЗ-конь не сцягне ўсіх,  
Бо іншая ў яго дарога.  
А хлеб усё ж расце без тых,  
Хто кінуў вёсачку-нябогу.  
Адкуль рамёствы і майстры?  
З-пад стрэх жа зноўку саламяных.  
І зязюць гарадоў “кастры”,  
Што спяць на боханах духмяных.  
Калі ж банкруцтва ці нядоля  
Зраўняюць цэхі, не дай Божа,  
Там зноў засеюць жытам поле,  
Якое выжыць дапаможа.  
Хто выйшаў з матухны-землі,  
Тamu не жыць, браткі, без хлеба.  
І як ты вёску не кляні,  
Усё ж “БелАЗы” гнояць глебу.

## ГАРЭЛКАХЛЁБ РЫГОР ДУБЦОЎ

Ён быў з няўтольных малайцоў –  
Гарэлкахлёб Рыгор Дубцоў!



У горла булькала зарплата  
Яшчэ, бач, жонка вінавата...  
Так “ушчуваў” пад слова-“кветкі”,  
Што млелі, галасілі дзеткі...

Не аблінаў Рыгорка кары –  
Сядлаў занадта частва нары.

І ў стойле тым хрыпей кілзаны  
Ягоны белы конь, Буяны.  
Але ніяк не ўніць Рыгора.

Аж тут такое хлопцу гора...  
Сабрату скардзіща па нарах:

“Я чуў нямала аб пачварах,  
Ды жонка горшае стварэнне!

На прымусовае лячэнне  
Мяне аформіла, дурніца.

Ад сораму, мо, утапіцца!?”

А як жа мне без чаркі, слухай?  
Памру я там ад суму, скрухі...”

“Ды кінь, які у смутку сэнс.

Табе патрэбен экстрасэнс, –  
Сусед па нарах вучыць ціха, –

І ўраз пазбавішся ад ліха!

Бы Шарык муху, зловіш код

І – не бярэш гарэлкі ў рот...  
Часова...Не хвалюйся дужа,

Пасля хлябчи, дзівак, – хоць лужу!

Навошта ж буду я падводзіць –  
Мне пяты код, глядзі, не шкодзіць...

Заплаціш, як жа – за квіток,  
Дзе: “Не ўжывае нат глыток...”.

Але ж ахвотнікам прымусу  
Ты адаб'еш, браток, спакусу...”

...Імчыць Дубцоў да чарадзея:

То ж ён – апошняя надзея,

Яго адзінае збавенне

Ад прымусовага лячэння.

Суседзі, жонка, участковы...

Ужо скруціць яго гатовы.

Цалуе руکі магу, просіць...

Маўляў, сабакам сена косіць —

Усе здабыткі ў чарцы тонуць...

А той паслухаў і гамоніць:

“У нас чарга. Найперш, прызнацца,

Ты сам павінен устрымашца...”

Не скончыў маг, як насцеж дзвёры:

“Нахабны ён, відаць, без меры! —

Гвалтуюць алканайты хорам, —

Нас апярэдзіць хочаш — сорам?!”

Рыгор у роспачы, смуткуе...

Як раптапм голас нечый чуе:

“Я экстрасэнса памагаты...”.

Хоць выраз твару махляваты,

Ды не ў прыкметку ён Дубцову.

Той быў на ўсё цяпер гатовы,

Абы пазбегнуць пасткі-здзеку —

Паверыў экстра...-чалавеку...

Вядзе ў паўцёмны той пакой,

Мармыча нешта і рукой

Так водзіць спрытна, лупіць вочы,

Бы праглынуць Рыгора хоча...

...Паперку піша і... штампue.

Рыгор жа суму асігнue.

Як скарб, паперку зухам нёс.

Хацеў усім падцерці нос.

Калі ж ступіў на родны ганак,

Сустрэў Дубцова сумны ранак.

Сяржант даведку лыпаў, лыпаў,

Ды як раўне: “То ж ліпа, ліпа!”.

Дубцова трэсла, бы асіну,

Калі саджалі у машыну...

Ён быў з няўтольных малайцоў —

Гарэлкахлёб Рыгор Дубцоў!

## ЗААТЭХНИК І АКУЛЯРЫ



Вам байку зараз, людцы, прапаную,

Як заатэхніку Саломажую

Даліся ў рэбры акуляры-злыдні.

Ён іх мяняў разоў, мо, пяць на тыдні —

То ж эстэтычным густам вызначаўся!

Калі ля гною, скажам, ён таптаўся,

То нос сядлалі шкельцы лёгкай сіні.

Ля малака ж — ружовыя ускіне...

Жніво, бы сенакос у поўнай яве —

Зялёныя дубэльты свецяць справе.

І так эстэт вясёлкай захапіўся,

Што пра сапраўдны колер нат забыўся.

То вам ужо не жартачкі-міраж:

Ператварыў салому у сянаж!

Саломажуй жа плешча рацыёны,

Спадзеючыся на свой корм “зялёны”.

Ды з акулярнай той спажыўнасці

Ніякай, браткі, прадуктыўнасці.

Усё ж свае ён песьці щкельцы-мары:

Хацеў купіць каровам акуляры,

Салома сенам каб рагуль дурніла.

Ды толькі, кажуць, грошай не хапіла.

А каб хутчэй збыліся планы-мары,

Здымайце, хлопцы, шоры-акуляры!

І на ўсіх пасадах — павяrhoўна!


Тады і ў нас здабыткаў будзе поўна.

## КЛЯТВА СТАРШЫНІ



Зыходзіць потам старшыня —  
Вось-вось зляціць, бядак, з “каня”...  
Не слова, шашкі вострай сталъ —  
Па карку меціць “вертыкаль”: —  
“Чаму казінья надоі?!”  
Што малако дасі ракою,  
Ты колькі слёзна абяцаў?  
Але ж не бачна нешта спраў.  
На ўвесь вяшчаю семінар —  
Апошні шанц твой, гора-гаспадар.  
Кляніся зараз жа прылюдна,  
А то без крэсла будзе нудна,  
Што ты праз тыдзень, з носу кроў,  
Прыбаўку выціснеш з кароў!  
Стэнаграфістка ўжо гатова?  
Тады апошніяе бай слова...”  
Над каркам “шашка” ў старшыні:  
“Пакуль ты, браце, на “кані”,  
Ў трывалісту-грыву не туліся, —  
Так кажа, — пакляніся”.  
І старшыня паслухаць мусіў —  
У залу выдыхнуў: “Клянуся!”.  
Ад думак тых старшынъка хворы.  
Ці то ён дома, ці ў канторы,  
Усё кароёе мроіць вымія —  
Як тое малако ён выме...  
Ды заатэхнік Круцір  
Тут старшыні Цімоху дапамог:  
“Не рві хамут, вантроб, Цімошка.  
Твая усім вядома тлума-ношка.  
Ты лепш народу пакланіся...”

І малака табе — заліся!  
Паходзім дружна па дварах...” —  
“І будзе гэтай справе — швах! —  
Цімох прамоўцу супыніў, —  
Ну, чым я людзям дагадзіў?  
Ні сена, зерня, нат мякіны  
Людскім кароўкам не падкінуў...  
Хоць зараз жа ідзі тапіся...” —  
“А ты, Цімошка, пакляніся  
Сцяпану, Грушы, Анатолю...  
Што корму, пашы будзе ўволю,  
Каб ты ўтрымацца толькі змог, —  
Старшынъку вучыць Круцір, —  
Народ наш добры, памяркоўны.  
Яго ж засек заўжды няпоўны.  
Крыху надзеі ды спагады...  
Глядзіш, ён зноў... багаты, рады”.  
І цуд стварыла талака —  
Ахвяравала малака  
Такую ёмкую даёнку,  
Што ўзрос надой за пяцідзёнку  
Аж утрай! Цімох ажыў  
І “вертыкалі” далажыў:  
Маўляў, ажно датэрмінова  
Зрэагавала фуркарова  
На комплекс мер, прынятых мною...  
“Дык малако цячэ ракою!  
Налева, значыць, маеш збыт.  
За свой спаўна адкажаш “спрыт”!  
Пасля пачулі мы прысуд —  
Далоў з пасады і пад суд!  
Яшчэ скажу, браточки, штосьць —  
Дабру таксама мера ёсць!



## ЯК ВІНШАВАЎ ЯЗЭП...

Язэп устаў, прышыў дзве латы —  
Даўно не бачыў ён зарплаты.  
Да свят не вельмі быў ахвочы,  
Ды то ж, браточки, — Дзень жаночы!  
Кахаў жа ён так жонку Ганну,  
Што мог дастаць ёй з неба манину!  
А то забыў сцяжынку ў краму.  
Усё хутчэй на пілараму...  
А меў адно, мо, пілавінне,  
Затое мякка спалі свінні.  
Збяднеў калгас — якая плата...  
А тут такое цуда-свята!  
Каб мог, дык нешта змайстраваў,  
Ды Бог умельства, бач, не даў.  
А мо зрабіць якую справу:  
Карову цыркнучь, зладзіць страву?  
Ці здзівіць летам авадзень?!

Сусед, вунь, доіць... кожны дзень...  
Лепиш кінуць піць — во, падарунак!  
Але падбіў крыху рахунак...  
Суседа зноў жа прыгадаў  
І задні ход паціху даў.  
То ж пагадзіўся той на "код"  
І не бярэ спіртнога ў рот.  
Тут з жонкай чокаюцца гості,  
А ён сядзіць — чытае штосьці.  
Ды ад такой, браткі, брыдоты  
Няйначай дзёгцем змазаць боты.  
Урэшце так зрабіў Язэп:  
З дубровы дроў прывёз прычэп,  
Гарэлкі выціснуў даёнку —  
Павіншаваў сябе і жонку!

## НЕ ДАНЮХАЎ...



Напэўна, чулі вы сябры,  
Што звер у кожным з нас стаўся.  
Сядзіць ён ціха да пары,  
Пакуль яму ты не скарыўся.  
Калі не дужы і не шкодны,  
То колькі той, браток, бяды.  
Калі ж драпежны і... галодны,  
То зверам станеш сам тады.  
Нат часам знешне на звярка  
Сёй-той падобны паміж намі,  
Як наш Ясёк — на барсука:  
Таўсты, з кароткім нагамі.  
Ільсніца твар падслепаваты,  
Залысіны ажно за скроні  
І позірк мудра-хітраваты.  
Ясь на калгасным жыў улонні,  
Бухгалтарам служыў сялянству,  
Свой кабінет-нару любіў.  
Супрацьстаяў Ясь нават п'янству,  
Начальству дужа наравіў.  
За сорак меў, ды не жаніўся.  
Дастойнай, кажуць, не спаткаў.  
Аднойчы, чулі, памыліўся...  
Ды хуценька з двара прагнаў.  
Затое скарбу — поўны хлеў:  
Карова, свінні, парасяты...  
Другі б ад клопатаў самлеў.  
Яму ж — нат тлуму малавата.  
З такою хеўрай не драмі,  
А тут яшчэ прыдбаў сабаку.  
Паснедаў неяк той курмі  
І Яська выгнаў небараку.  
Умеў бухгалтар дужа жыць,

Круціўся хоць ён забагата,  
І што нязручна дзе ляжыць —  
Усё цягнуў, барсук, дахаты.  
Быў да начальства нюхаваты:  
Ажно на дыбачках хадзіў  
І выраз хціва-вінаваты  
Яго нат часам маладзіў.  
Калі ж Яська бліжэй паслухаць:  
“Адзін разумнік не панюхаў...”  
Па мне — дык лепей перанюхаць...”  
Здаровым вокам падміргнуў...  
Наконт другога сказ такі.  
Той час нядайна прамінуў —  
Калі, бы пчолы на ляткі,  
Зляталіся на семінары,  
Нарады, дыспуты, сустрэчы...  
Кіраунікі і камісары,  
Спецыялісты... і, дарэчы,  
Вядомы дзядзька ад науки —  
Вучыў даіць, карміць, нат смажыць...  
Цярпелі не такія муکі,  
Калі натхняўся зычна пляжыць  
Той кіраунік з вышэйстаячых.  
Быў Яска на адной сустрэчы  
І цвіў ад тых прамоў “гарачых”.  
Хоць узмакрэлі дужа плечы,  
Клубы сапрэлі — а ні рыпу!  
І вось чаканая прадыха —  
Народ да сенажу паклыпаў.  
Усцяж траншэі чынна, ціха  
Стайць і прагне глумачэнняў.  
Нагнуўся важна тут шаноўны,  
Сянажнай масы з фунт зажменіў —  
Нюхнуў семінарист галоўны...  
За ім жа фунт той пагалоўна

Занюхвалі і так хвалілі!..  
Не меў у нюху Яська роўных,  
Аж ноздры ад жадання нылі —  
Хутчэй адчуць той пах саноўны.  
Ад асалоды жмурыць вочы...  
Як тут зляцеў настрой чароўны,  
Бы лісце восеньскаю ноччу.  
Ледзь не заенчыў небараек,  
КАлі за крок які да носа —  
“Не буду нюхатць — не сабака!” —  
Пачуў ад старшыні Фядоса.  
І фунт той — вобзем і нагою  
Пачаў старшынъка церці, бэсціць...  
Бы гром, над Яські галавою  
Той голас, у вачах пярэсціць...  
Галоўны ж стрыгануў брывамі,  
Угнуў наліты гневам карак  
І — да машыны мурагамі...  
У момант хмара ў мроі хмарак  
Віхурна неслася на колах.  
І ад Фядоса, бы халеры,  
Знянацку, бы заспелі голых,  
Імчалі, злосныя без меры,  
Семінарысты з Галавою.  
Звычайна ж “Газікі” і “Нівы”  
Рулілі ў лес па-над вадою,  
Дзе “сырадой” журчаў і піва...  
Пасля нарады той чарговай.  
Цяпер жа ўсіх Фядос падставіў:  
Пазбавіў іх цішы гаёвай  
Плюс асабістыя падставы.  
І вось дайшлі да Яся чуткі  
Праз месяц, можа, паўтара,  
Што ўжо Фядос намнаж абутку —  
Абулі ў лапці бунтара!

“На мне ж спынілася нюхпроба! —  
Заенчыў голасна Ясёк, —  
Магчыма, скажуць — я падсобіў  
Фядосу выкінуць канёк?!”  
Ён прагнуў тут жа апраўдаца,  
Якраз — раённы семінар:  
“Чаго, табе, бядак, вагацца?  
Без запрашэння, хлопча, шпар!”.  
Глытаў прамовы з асалодай,  
Лавіў, бы трэлі салаўя.  
Нат весткі аб благім прыплодзе  
І аб адстаўцы бугая.  
Найперш чакаў Ясёк паходу  
Да сцірт і сіласных траншэй!  
Каб сведчыць усяму народу,  
Што ўсіх Фядосаў ён вышэй!  
Тут Першы ўвагу зачасаў  
(Відаць, Фядос зрабіў папраўку):  
Каб кожны браў і нюхаў сам  
Салому, розную там траўку.  
Наперад першым Яська рушыў  
І ледзь не ссунуўся ў сянаж.  
Заўважыць Першы нават мусіў  
Самаадданасці віраж.  
Зажменіў масу і — да твару  
Імкліва з гонарам паднёс,  
Бы ўсё жыщё аб гэтым марыў.  
Табе не нейкі там Фядос!  
Так прагна нюхаў і глыбока,  
Што у экстазе травіной  
Пашкодзіў назаўсёды вока.  
Але трymаўся, як герой!  
“Відаць, занадта перанюхаў”, —  
Ясь толькі ў думках прастагнаў.  
Ён боль не чуў... а нюхаў, нюхаў...

І ледзь ад шчасця не сканаў.  
Калі над ім схіліўся Першы,  
Падаў насоўку і — з павагай:  
“Пра гэткіх пішуць песні, вершы...”  
І як жа абыйсці увагай  
Яська пасля такіх пакут  
І слоў прадарочных, і саноўных?!  
Калі яшчэ наш родны кут  
Яську па нюху ўбачыць роўных?  
І хоць аслеп, ды не далі  
У нюхаватасць страціць веру:  
Па-за чаргой на “жыгулі”  
Уціснулі у начпаперу.  
Ды падказалі менавіта,  
Як лепш здабыць на транспарт сродкі:  
“Купляй найперш ты дэфіцыты,  
Бо у паперы век кароткі”.  
І Яська слухае паноў —  
Прэ тэлевізар, маразілку...  
Найболей... розных дываноў.  
Сцягнуў нат дзесь аўтапайлку.  
Яшчэ крыху і — за рулём  
Сядзеў бы Яська самавіта,  
Ды тут “няўвязачка” з рублём.  
Раструс саноўнага карытга.  
Ва ўсім — ператрубацыя!  
Ясёк — за рэчы, дываны...  
(Не жартачкі — інфляцыя) —  
Ці варты “жыгулёў” яны?  
Як расхінуў свае здабыткі —  
Такі нахлынуў раптам боль...  
І задрыжэлі дробна лыткі —  
Ўсе дываны пабіла моль!  
Каб не суседава спагада —  
Лічыць Яську прыступкі раю.

А так далі той молі рады,  
Калі чахлы пашыць парай  
З тых дываноў сусед руплівы –  
Якраз для будучай машыны!  
Ды не прыйшоў той час шчаслівы,  
Бо не хапіла б нат на шыны  
Яськовых грошай і, дарэчы,  
Згубіўся след і начпаперы.  
Чахлы ускінуўши на плечы,  
Прэ да суседавай кватэры:  
“Купляй на ўласную машыну.  
Мне паўцаны, браток, даволі!”.  
Сусед тут хуценъка прыкінуў...  
“У нас сваёй хапае молі!” –  
Спяняе жонка здзелку мужа.  
Ясёк патыліцу пачухаў.  
Але засмучаны нядужа:  
“Відаць, я дзесьці не данюхаў”. –  
Сябе бязгучна супакоіў.  
І, хоць без колаў і без вока,  
Ды мудрасць важную засвоіў.  
І без яе яму – ні кроку!

## А ТЫ, КАЛГАСНІК, ЗНОЎ МАРНУЙСЯ...

Здаўна турбуюць нас загадкі.  
Але найперш, браткі, адна –  
Як зменшиць клопаты, выдаткі  
На досьць мяса і віна?!

Зладзюга ж вылезе з бярлогі,  
Уцягнє носам далягляд...  
...Пакіне бэбахі ды рогі  
Ад стратных свінак і цялят.  
А ты, калгаснік, зноў марнуйся,  
Лаві капейку, бы блыху,  
Ды “частаваць” “гасцей” рыхтуйся...  
Аж тут здарэнне на слыху...  
Прыйшліся злыдням да спадобы  
Якраз калгасныя бычкі.  
Ад чатырох – адны вантрабы  
Начныя кінулі дзядзькі!  
То ўсе іх страты і выдаткі –  
Набытак для калгаса ўвесь!  
Для іх няма нуды, загадкі,  
Пакуль шчыруюць Мар'я і Алесь...  
Ды святкаваць зладзюгам рана –  
Вось-вось ударыць кары звон!  
На іх знахарка бабка Ганна  
Наводзіць жудасны праклён:  
Адсохнуць “нешта”, руکі, ногі,  
Звядзе живот, пакіне сон...  
Цялём галодным ля дарогі  
Раўці, марнець да скону дзён!





## САМАГНЁТ... ПАД НОВЫ ГОД

Зусім не бедны ў нас народ:  
Лічы, праз хату — свой завод...  
Дымяць прыватнымі катламі,  
Усе працэсы чыняць самі,  
Ніводнай сілы у наём.  
Прадукцыя ж гарыць агнём!  
Тamu назваў яе народ —  
І самапал, і самагнёт.  
І, як да той перабудовы,  
Рыхтуоць брагу, колюць дровы...  
Каб, бач, працэс пайшоў на лад —  
Датэрмінова, нат да свят!  
(Як колісь, нашы прамыслоўцы —  
“Рэкардысты”, “паспяхоўцы”).  
Аўралы ёсць, пануе згода...  
На юбілеі, сконе года...  
А тут якраз пад Новы год  
Антось з Язэмам свой завод  
На ўвесь настроілі літраж.  
Вось дрожджы, цукар і фураж  
Дыхнулі самагоннай парай.  
Антось займаецца ўжо тарай...  
Язэм жа кажа сябруку:  
“Пайду згламэзджу вяпручку,  
А ты, як болей малады,  
Прыпры сцюдзёненъкай вады”.  
І кожны тупае хутчай,  
Бо патрабуе тлум вачэй.  
Завод жа у хляве, ад хаты  
Даволі так далекавата  
(Тых хлеўчукоў хоць адбаўляй.  
Як кажуць, наш “шанхай”).  
Антось галопам вёдры нёс,

Бо пах “прадукту” цешыў нос.  
Як толькі сунуўся у хлеў —  
Ад жаху ледзь не абамлеў.  
Ён нат не сніў такой напасці —  
Арыштаваны прыватнасці!  
З міліцыі сяржанты два  
Стаяць ля свежага пітва.  
“Ну што, папаўся хлопча? Факт!”  
Падсоўваюць Антосю акт...  
“Глумач, навошта і куды...”.  
Антось жа хлопец хоць куды:  
Змікіціў, хітра так зірнуў...  
І вось як справу павярнуў:  
“Сяджу я дома, ля акна,  
Адкуль “шанхаеўка” відна.  
Як, бачу, з хлева дым ідзе:  
Пажар! Вялікай быць бядзе!  
За вёдры, мігам да вады...  
І прыбягаю вось сюды...  
Аж ціснуць тут сівуху-матку  
Ахойнікі правапарадку”.  
Як прачытаў сяржант такое,  
Маўчанне сталася глухое...



## ПАВЕРХІ СПАГАДЫ

Мінаем мы свае кватэры,  
Ды блытаем падчас пад'езды...  
І не таму, што п'ем без меры.  
Закрыты праста пераезды  
На шлях да лепшай людской долі.  
Часцей памінкі, паҳаванні  
Рыхтуюць сумныя застоллі.  
І толькі мроіца каханне  
Пад тэлесекс і шэпт вясновы.  
Дык вось, пра паҳаванне...  
Ідуць у дом шматпавярховы  
Сябры на горкае спатканне...  
Ад смутку хіляцца галовы,  
Не бачаць снежнай белі вочы,  
Не чуцен гоман, нат паўслова...  
Панура, ціха хлопцы крочаць.  
Наперадзе людзоў чародка —  
Якраз у той пад'езд самотны.  
Памёршага між аднагодкі,  
Жанчына ў чорным... Свет гаротным  
Здаваўся хлопцам той часінай.  
Бо ўсе дзяліць павінны гора.  
І — ў дзвёры следам за жанчынай...  
А там вяселля, шчасця мора!  
Люстраниць поўняю трумо,  
А тэлевіzar бэсціць рокам...  
Гасцей з дзесятак, болей мо,  
Пад "мухай", гвалтам і падскокам...  
Застылі нема у дзвярах  
Сябры без шапак і у скрусе.  
Тут — гаспадар, ледзь на нагах:  
"Дык вам вышэй... Я весялюся..."  
І п'яна пальцам ткнуў у столь —

Маўляў якраз труна над намі.  
Няўжо сумленне з'ела моль?!  
А чалавечнасць стала снамі?!  
І чую недзе я адтуль,  
Праз час той пераможна даўкі,  
Прысуд: "Адзінка гэта нуль!"  
... І падае асобы стаўка.




## ЦІ БАЧЫЛІ ВЫ ГОРА-РЫБАКА?..

“Ці бачылі вы гора-рыбака,  
Што сам сябе злавіў на чарвяка?  
А мне ж адзін такі ой, як упёкся!  
Я з-за яго ад піва нат адрокся  
У той спякотны і пахмельны дзень,  
Калі аж млеў на скуры авадзень”, —  
Так мой знаёмы распачаў прыгоду  
Аб тым, як ездзіў з вудай на прыроду.  
Язэп рыбацкай не спаткаў удачы,  
Бо гэта ж рыба — не гуркі на дачы!  
Любіў ён цішу, чуць, як хваля плашча...  
То ж вам не лямант жонкі, енкі цешчы!  
Вось неяк ён нядзельнаю парою  
Усеўся з вудай над рачной вадою.  
Спякота плавіла амаль на скварку  
Язэпаў тлушч на чэраве і карку.  
Ды мужна рыбалоў цярпеў пакуты —  
То ж ён на волі, скінуў хатніх путы!  
Хоць драбнату і вудзіў — печкуракаў.  
І тых здабыў, як кажуць, кот наплакаў.  
Затое нервы тут не струны-брынкі:  
Расслаблены ад тлуму, страхаў рынку...  
Няспешна піў ён асалоду волі.  
Як тут, бы сыпанулі лыжку солі —  
Пад куст за кроکаў колькі ад Язэпа  
Падсеў актыўны нат нашчадак НЭПа.  
Адною правай (Левая у гіпсе  
Аж за пазногці. Вуха ж у медкліпсе).  
Бярэ кручок ён гэтак спрытна ў зубы,  
І чарвячок... бы ў птушачкі у дзюбе.  
Аматар лоўлі паланіў Язэпа!  
Энтузіязм ахоплівае слепа.  
Калі з далонь той выцяг карася,  
З Язэпа ўраз агіда спала ўся:

Пляваў занадта на жыўца-прынаду,  
Кручок кусаў, каб рыбе даць як-небудзь  
рады,  
Ягоныя што абмінае снасці...  
Рыбацкія вядомы ўсім напасці!  
Але нядоўга нэпманскі уздым  
Журчаў і плюхаўся пад кустам тым.  
Калі пад ім з'явіліся дзве тары  
З-пад так “чаруючай” хмяльной  
вадзяры,  
Загіпсаны нема ўзвыў,  
Што у Язэпа нат кручок усплыў —  
На ім жывец-чарвяк канаў ад смеху!  
Страхотнае наўкол няслося рэха —  
Не з дзюбы птушачкі, а пашчы льва!  
Закінута ад болю галава —  
Кручок жа ў верхнюю губу упіўся!  
А чарвячок на ім ад страху віўся...  
Аматар на уласную патрапіў вуду —  
Не абмінуў спіртнога ён бермуду.  
Язэп жа здрыгнуўся ад агіды —  
Не зроўняцца ніякія прывіды  
З той ванітоўна-драматычнай сцэнай.  
Ды ўладкавалі з хатнім авіцэнай.  
...Праз колькі дзён Язэп гуляў вяселле.  
Назаўтра ў бар спяшаўся на пахмелле.  
І толькі, смагнучы, разявіў рот,  
Каб пеннае пітво прыняў жывот,  
Як наўскос — аматар той на згубу...  
“І чарвячок... бы ў птушачкі у дзюбе” —  
Язэп імгненна уяўіў карціну...  
Ікнуў і паказаў прысутным спіну.

\* \* \*

Калі у хвалях плаваеш бермуду,  
Лепш не бяры у руکі, хлопча, вуду!



## I ЧАРКУ... НА НАДОЙ

Хваробы розныя... і лекі,  
Ды клінам выбіваеш клін?  
Замест бальніцы і аптэкі,  
Імкнуць нябогі ў магазін.  
Без чаркі сёння — а ні руху.  
Відаць, патоп людцы чакаюць.  
Клянуць за чаркай завіруху...  
Пасля ж... на ўсе нягоды чхаюць.  
Але ж, клянуся, вы не чулі,  
Нат алканаўты з барадой,  
Што ўжо без чаркі і рагулі  
Не аддаюць спаўна удой.  
Калі калгас і цвіў, і рос,  
Крыніцай ліўся сырадой.  
Спраўляўся ледзь малакавоз...  
Цяпер рахунак, брат, не той:  
За дзень нацыркаюць ледзь-ледзь,  
Каб толькі даць каню работу.  
Малакавоз жа — жах глядзеца:  
Без колаў, фары і капота...  
Стаіць на ферме пад сцяной —  
Калісь такі патрэбны людзям.  
Мо з гною ўсё і зноў у гной?  
Забылі нас і мы забудзем?  
Ды не, даглядчык Анатоль  
Даўно цыстэрну лашчыў вокам.  
Нібы ступалі на мазоль,  
Як міма шпарыў дробным крокам.  
Аж тут Язэп, загадчык склада,  
На цуда-думку падштурхнуў:  
“З цябе злупілі паўаклада,  
Што цукар падмачыў, я чуў?” —  
“Было... Ляжыць там недзе груда”, —

Прамовіў грэбліва Язэп. —  
Не цукру толькі — болей бруду...  
Згарнуць збіраўся у прычэп...” —  
“Які ж ты, браце, камерсант?..  
Твае мы вернем зараз страты.  
Тут нулявы ёсць варыянт.  
Прыемны, на бялкі багаты, —  
Язэпу Анатоль спрыяе. —  
Ты солад змелеш з жыта ў складзе,  
Я ж дрожджы зараз дасталяю.  
І мы з табою не ў накладзе...  
Цыстэрна, бач, як бок нагрэла —  
Прадукт імгненна ў ёй паспее...  
І справа ў хлопцаў закіпела.  
Хвала таму, хто жыць умее!  
... Чакаць заўсёды млосна, цяжка  
Ды вось, нарэшце, пробны дзень.  
Чарпнуў Язэп: вось гэта бражка!”  
... Сябры хістаюцца, як ценъ.  
Сярод рагуль свае, да болю.  
Па іх душа ажно шчыміць.  
Язэп і кажа Анатолю:  
“Давай каровак весяліць.  
Забудуць хай гаротны лёс...”  
І боўць вядро у гушчу-бражку...  
Язэп, расчулены да слёз,  
Пачаў паіць кароўку Машку.  
Каўтнула ўсё. Аж, бачна, мала.  
Пад дах кульнула раптам вочы  
І зараўла, бы заспявала,  
Пра смутак, лёс, мо, свой гарочы...  
Здалося ёй, што ў канюшыне.  
Гнілаж на поўніцу хапае,  
Замест муکі трэ пілавінне...  
Людзей наўкол ажно жахае.

Няйнай зараз лясне Машка!  
Клянуць Язэпа з Анатолем,  
Якім і так залішне цяжка.  
А заатэхнік сама болей...  
Але праклён не стаў бядой.  
Яго уранні з'ела моль,  
Бо Машка ўдвоіла надой,  
І стаў героем Анатоль!  
Язэп таксама на гнядой.  
...Падвесялі рацыён:  
Рагулям чарку на надой  
Ужо гарантую цвёрда ён!  
Пакуль жа рэкі пацякуць,  
З тым пахкім сырдоем, мабыць,  
Мы ў чарцы можам патануць,  
Бо нас яна задужа вабіць.

## КАЛІ НЕ КЛАЎ ЧАГО...

Цішком бруілася крыніца  
Па-над рачулкай у кустах.  
Цякла звычайная вадзіца...  
Спытаў яе, мо, толькі птах,  
Пакуль не блукаў выпадкова  
Сымон з пахмелля над ракой.  
Вады крынічнай, адмысловай  
Не паспытаў... Нібы рукой,  
Зняло ўсе "хворасці" і скруху  
(Знямоглы быў і сапраўды).  
Цяпер задужа нават "нюхаў"  
І да крынічнай поўз вады...  
Гаіўся там, натольваў смагу...  
І, як не дзіўна, здаравеў!  
З сабой прыхопліваў білагу,  
Бо сябрукоў багата меў...  
І шыраць чуткі цуд такі...  
Кульгае бабка, руліць франт,  
Шыбуе з колбай напрасткі  
Мясцовы нейкі лабарант...  
А як зірнула мудрым вокам  
Навука ў тайну той вадзіцы, —  
Здымай рэкламу нейкім сокам!  
Хутчэй, хутчэй яе напіцца!  
Каштоўных процыма элементаў!  
Даход прыкідваюць дзялкі,  
Гатовы знішчыць канкурэнтаў...  
І жыў Цімох ля той ракі.  
Ды хто пад бокам скарбы цэніць?  
Ажно такая навіна —  
Крынічка срэбрам нат струменіць!  
Адкуль? І ў думках — даўніна...



Тут млын калісі паблізу быў.  
Млынар жа славіўся багаццем...  
І пана дух шчэ не прастыў —  
Маёнтка след пры самай хаце...  
Цімоха кіпенем здагадка —  
То ж скарб на дне крынічкі гіне!  
Куфэрак згніў... Акіснуў... Матка!  
Калі ж той дзень пракляты міне?  
Як толькі прыщемкам узяўся  
Кустоўя чуб па-над ракою,  
Цімох з рыдлёўкаю падаўся  
І з прэнтам доўгім за спіною,  
Пракраўся злодзеем да рэчкі.  
Крынічку прэнтам правярае...  
А сэрца, быццам хвост авечкі,  
Так дробна-жудасна матляе.  
Як раптам — дзынкнула там штосьці...  
Ледзь не самлеў Цімох ад щасця,  
І так размяў рыдлёўкай косці —  
Якраз асілку ў стоме ўпасці.  
І вось... Намацаў — аж гаршчок!  
Там срэбныя... Яго яны!  
Ды ў яму, убачыўши, ацёк...  
То быў гаршчок, але начны!  
Яго уласны, з іншым брудам,  
Што колісі тут вось пахаваў.  
На свеце не бывае цудаў —  
І знайдзеш тое, што паклаў!

## НОВЫ ГОД... У КАРОЎНІКУ

Гудзеў Язэп Караняплод —  
Справадзіў дужа стары год!  
Стрэць новы надта меў прычыну:  
Сам заатэхнік — год бычыны!  
Ды за гадзіну да паўночы  
Заплюшчыў, небарака, вочы.  
І мроіць ціха ў кажушку,  
Бы ён балюе на лужку...  
(А сам жа трывніў на канапе  
Пад тэлевесткі, што ў Анапе...).  
Як, бачыць, — ангелы... кругамі.  
І ўсе чамусь, браткі, з рагамі...  
Прыгледзеўся на цуд такі —  
Дык то ж цялушки і бычкі!  
Жывёльны рай — той свет капытных:  
Прытулак мар, надзей нязбытных.  
Вось крылы склаў адзін бычок  
І да Язэпа птушкай — скок!  
Худога самага худзей —  
Празрысты мех пад рып касцей...  
Стаіць дыбка, на кій налёт.  
З-за барады не бачна ног.  
— Не пазнаеш, Язэп, старога? —  
Па-чалавечы мовіць строга. —  
Бо, акрамя галоднай звязі,  
Курынай сутачнай прывагі,  
Нічым не помны. Прыгадаў?  
Лічы, дарма на мяса здаў.  
Як людцы жылле набылі,  
Уголас дружна праклялі.  
На небе ў момант падлічылі,  
Што так, як вы мяне кармілі  
(Сянінку ловіш у вадзіцы),  
Год дваццаць дыбаць да кандыцый —



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Сюды з'явіцца мне старым  
І тут навечна быць такім...  
— То ж несусветнае, бач, свінства:  
Мяне пазбавіў мацярынства! —  
Цялушка села на лужок:  
Худзізна, вымяя з кулачок...  
— Давай ахвоту і прыплод...  
Дзе ж чутна — на пусты жывот?!  
Такі узніяўся раптам роў  
Бычкоў гаротных і кароў:  
— Адзін, Язэп, твой паратунак —  
Зрабі кароўкам падарунак:  
Іх накармі пад Новы год  
Хоць раз, і сам, на поўны рот,  
Пакуль даглядчыкі-зладзеі  
Не знеслі з кормам і надзеі.  
Інакш ні ў хлеве, ні ў хаціне  
Павек не весціся скаціне.  
Язэп з канапы ўраз далоў —  
Імчыць на ферму стрымгалоў  
Старання паказаць узор.  
Аж там — загадчык Памідор  
Шчыруе, б'е бычкам паклон —  
Яго ж страхотны ўбачыў сон!  
Праз момант старшыня Гарох  
З усіх імчыць да хлопцаў ног —  
Яго такі ж прыгнаў прывід.  
Адкуль імпэт узяўся, спрыт?!  
З той помнай, чулі мы, часіны  
Начальства ходзіць ля скаціны.  
Нат мову ведае яе.  
Таму прыбытак ім дае!  
Вось вы за стол святочны сели,  
А вашы "...меншыя" ці елі?  
Бо як закончыш стary год,  
Так будзе шчасціць напярод.

ЗВЯЗІ, ЗЯМНАЯ КАЛЯСНІЦА.....	3
ХАТАБУД .....	4
СЕКС ПА ТЭЛЕФОННЕ .....	5
ДУСТУЙ ЯГО, ДУСТУЙ! .....	6
НАПЕРАД.. ЗАДНІМ ХОДАМ .....	9
ЦУДА-ГРАЗІ .....	10
БЕЛАЗА-КОНЬ .....	12
ГАРЭЛКАХЛЁБ РЫГОР ДУБЦОЎ .....	13
ЗААТЭХНІК І АКУЛЯРЫ .....	15
КЛЯТВА СТАРШЫНІ .....	16
ЯК ВІНШАВАЎ ЯЗЭП .....	18
НЕ ДАНЮХАЎ .....	19
А ТЫ, КАЛГАСНІК, ЗНОЎ МАРНУЙСЯ... .....	25
САМАГНЁТ.. ПАД НОВЫ ГОД .....	26
ПАВЕРХІ СПАГАДЫ .....	28
ЦІ БАЧЫЛІ ВЫ ГОРА-РЫБАКА?.. .....	30
І ЧАРКУ.. НА НАДОЙ .....	32
КАЛІ НЕ КЛАЎ ЧАГО .....	35
НОВЫ ГОД.. У КАРОЎНІКУ .....	37

Литературно-художественное издание

Зайцаў Вячаслаў Іванавіч  
СМАЛЯВІЦКІ ВІНЕГРЭТ

Оригинал-макет: А.Жижин

Подписано в печать 10.01.97. Бумага типографская №1.  
Гарнитура "Петербург". Усл. печ. л. 2,5. Печать офсетная  
Тираж 1000 экз. Заказ №

Экспериментальные мастерские "Такая жизнь."  
(лицензия на издательскую деятельность №661)  
220013, Минск, Беломорская 7-21.



Аўтар гэтай кнігі Вячаслаў Іванавіч Зайцаў звязаў свой лёс са Смалявічынай. Скончыў БДУ. І ўжо амаль чвэрць стагоддзя шчыруе на журналісцкай ніве.

Яго кніга — гэта сатырычна-гумарыстычны вінегрэт з тутэйшых "фруктаў". Многія жыхары Смалявіцкага раёна знаёмы з персанажамі твораў аўтара. Менавіта мясцовы "смак гэтай "стравы" володае пэўнымі лек-авымі ўласцівасцямі. Дык пакаштуйце яе!

